

Г.1. ДЫНАМІЧНА-ЛАКАТЫЙНІ ТЫП

Агульная семантыка	Паказчык семантыкі (кампанент семантычнай структуры)	Способ выражэння і форма	Агульная колькасць адзінак	Працэнтныя суадносіны	Прыклады
Рух суб'екта ад пачатковага пункта	Дырэктывы-старт	Назоўнік Р. скл. адз. ліку	216	57 %	<i>Цяпер ікі з вакзала дзень і ноч</i> («Звязда»)
		Назоўнік Р. скл. мн. ліку	130	34 %	<i>Вы – з Куранёў?</i> (І. Мележ)
		Прыслоўе	35	9 %	<i>А задкуль здалёку?</i> (І. Мележ)
		<i>Усяго</i>	<i>381</i>	<i>10 %</i>	
Рух суб'екта ад канечнага пункта	Дырэктывы-фініш	Назоўнік В. скл. адз. ліку	527	35 %	<i>Галгоўскі – у горад свой родны, // Падгол – у любімы калгас</i> (П. Броўка)
		Назоўнік В. скл. мн. лік	25	2 %	<i>Кожны дзень я з стадам – сюды – на балоты</i> (З. Бядуля)
		Назоўнік Р. скл. адз. ліку	173	12 %	<i>– Я – да нашых куркулёў! Ну, не!</i> (А. Дзялендзік)
		Назоўнік М. скл. мн. лік	61	5 %	<i>Мітрахван, малады паштальён, – на вёсках і хутарах кожны дзень</i> («Рэспубліка»)
		Прыслоўе	679	46 %	<i>– Яўхім! – павысіў голас стары Корч. – Пасля паўзы ён запытаў строга: – Куды ты?</i> (І. Мележ)
		<i>Усяго</i>	<i>1482</i>	<i>38 %</i>	

Працяг табліцы

Агульная семантыка	Паказчык семантыкі (кампанент семантычнай структуры)	Спосаб выражэння і форма	Агульная колькасць адзінак	Працэнтныя суадносіны	Прыклады
Рух суб'екта ад пачатковага пункта да канечнага	Дырэктыў-старт і дырэктыў-фініш	Назоўнікі Р. скл. адз. ліку і В. скл. адз. ліку	98	30 %	<i>З натоўпу ў натоўп. Бездапаможна</i> (Т. Бончарук)
		Займеннікі Р. скл. адз. лік і назоўнікі В. скл.	76	22 %	<i>Мы ад старшыні – да брыгадзіра</i> (С. Баранавых)
		Займеннікі Р. скл. і назоўнікі В. скл.	21	6 %	<i>Іван ад нас – да фельчара</i> (Б. Сачанка)
		Назоўнікі Р. скл. мн. лік і назоўнікі М. скл. мн. лік	33	12 %	<i>Учарашнія студэнты ад родных хат – на франтах</i> («Настаўнік»)
		Прыслоўі і назоўнікі В. скл. адз. лік	52	17 %	<i>Міхась служыў у арміі. Адтуль хлопец – у горад. Вяртацца назад не стаў</i> (В. Хомчанка)
		Назоўнікі Р. скл. мн. лік і прыслоўе	39	12 %	<i>Мы спачатку сустрэнем Мальвіну. А з вакзала – дахаты</i> (Г. Марчук)
		Усяго			324

Працяг табліцы

Агульная семантыка	Паказчык семантыкі (кампанент семантычнай структуры)	Спосаб выражэння і форма	Агульная колькасць адзінак	Працэнтныя суадносіны	Прыклады
Рух суб'екта ў канкрэтным напрамку без указання на пачатковы або канечны пункт	Транзітыў	Прыслоўе	274	35 %	Наступны ўзмах – і воля. // Насустрач – сін- жыткі акіяна. // І ні руля, ні зоркі ў долі: // Сляпым грабцом – душа мая (Т. Бондар)
		Назоўнік В. скл. адз. ліку	144	19 %	А мы – паўз хмызняк . Там зараз – нікога (В. Быкаў)
		Назоўнік В. скл. мн. лік	80	10 %	Пяхота – праз вёскі і гарады , дзень і ноч («Звязда»)
		Назоўнік Тв. скл. адз. ліку	39	5 %	Над згадкаю ціша сышлася – // І зноў вятрыска калыша сцяну хмызнякоў. // Бяда ж – за дзяўчын- кай! // Каторы ўжо круг (Т. Бондар)
		Назоўнік Тв. скл. мн. лік	50	7 %	Вайна – услед за дзецьмі . Праз дзяцінства (ЛіМ)
		Займеннік Тв. скл. адз. лік	28	4 %	Чытальная зала. // Акно. // І холад пустога пе- рона. // Снягоў галашэнне. Яно – за мною . // У дзверы вагона (Л. Дранько-Майсюк)
		Займеннік Р. скл. адз. лік	42	5 %	Ярам-долам каля жыта, // Цераз лета з-за ракі- ты – // Да цябе , хлопчына, напасткі (Г. Бураў- кін)
		Займеннік Тв. скл. мн. лік	94	12 %	– Мы – услед за імі . Прасочым, куды хаваюць зброю (В. Быкаў)

Працяг табліцы

Агульная семантыка	Паказчык семантыкі (кампанент семантычнай структуры)	Способ выражэння і форма	Агульная колькасць адзінак	Працэнтныя суадносіны	Прыклады
		Займеннік М. скл. мн. лік	27	3 %	<i>А ён гэтак рашуча проста на іх</i> (В. Быкаў)
Усяго			778	20,1 %	
Рух як мэта	Фінітыў-1	Назоўнік М. скл. адз. ліку	108	86 %	<i>Я тут на справе</i> (А. Макаёнак)
		Назоўнік М. скл. мн. лік	27	20 %	<i>Не адпачываць яны прыехалі. Кожны – на справах</i> (М. Чаргінец)
Усяго			135	3,4 %	
Дзеянне як мэта руху	Фінітыў-4	Назоўнік В. скл. адз. ліку	100	2,5 %	<i>Я лепш – на паляванне. Прырода. Прастор</i> (А. Дзялендзік)
Рух суб’екта, суадносіны з працягласцю і якаснай характарыстыкай	Дыменсіў-1	Прыслоўе	246	6,5 %	<i>– Табе далёка? – перапыніў Ганну Міканор</i> (І. Мележ)
	Дыменсіў-3	Прыслоўе	59	86 %	<i>– Я хутка. Ты пасядзі тут, – сказаў ён Цімошкіну</i> (В. Быкаў)
		Назоўнік В. скл. адз. ліку	10	14 %	<i>– Ты пабудзь, а я – на хвілінку</i> (В. Быкаў)
	Усяго		69	2 %	

Заканчэнне табліцы

Агульная семантыка	Паказчык семантыкі (кампанент семантычнай структуры)	Спосаб выражэння і форма	Агульная колькасць адзінак	Працэнтныя суадносіны	Прыклады
Рух суб'екта, суадносіны са спосабам	Медыятыў-3	Прыслоўе	29	0,7 %	– <i>Я – пехатой. Так надзейней</i> (І. Козел)
	Каагенс	Назоўнік Тв. скл. адз. лік	12	0,3 %	<i>Мхал па начах больш з партызанамі</i> («Звязда»)
	Спосаб	Прыслоўе	278	90 %	<i>Усе птушкі – чарадой. Усе – дамоў. Навошта ж ён у вырай</i> (Т. Бондар)
		Назоўнік Тв. скл.	29	10 %	<i>Па гарадах – трактарамі і гусеніцамі</i> («Звязда»)
	Усяго (у межах мадэлі)		307	8 %	
	Усяго		363	100 %	